



**Да 190-годдзя  
з дня нараджэння  
Я.П.Тышкевіча  
(1814–1873),  
гісторыка,  
археолага,  
этнографа,  
краязнаўца,  
музеязнаўца,  
аднаго з заснавальнікаў  
беларускай  
навуковай археалогії**

## «Руспівець нашай старавесцічыны»

Вядомымі ў свой час археолагамі, даследчыкамі ма-тэрыяльнай і духоўнай культуры Беларусі былі браты Яўстафій і Канстанцын Тышкевічы, жыццё і дзейнасць якіх былі цесна звязаны з Лагойскам.

Яўстафій, малодшы з Тышкевічаў, зацікавіўся археологіяй, мінулым роднага краю ў 19 гадоў. З 1824 г. ён вучыўся ў Віленскай гімназіі пад апекай прафесараў універсітэта Я.Вашкевіча і К.Асмалоўскага. Перапыніўшы тут вучобу, у 1831 г. ён скончыў Мінскую гімназію. Потым амаль 2 гады вучыўся самастойна, “дабіраючы” веды ў пецярбургскіх бібліятэках. З 1833 г. Тышкевіч служыў у Ордэнскім капітуле канцыляры віленскага, потым кракаўскага генерал-губернатараў. З 1840 г. ён – ганаровы апякун школ, маршалак шляхты Барысаўскага павета, які на свае сродкі пабудаваў у Барысаве павятовае вучылішча; з 1848 г. па 1854 г. – куратар Мінскай гімназіі.

Але асноўным заняткам Я.Тышкевіча была навука. Пачынаючы з 1837 г., ён кожнае лета даследаваў курганы на Лагойшчыне, Барысаўшчыне, Міншчыне, у Друцку, Лідзе, Крэве, Міры, Гальшанах... Ужо першыя раскопкі маладога даследчыка аказаліся выніковымі. З цягам часу ён назапашваў вопыт навуковай дзейнасці, імкнуўся дазнацца аб даўнасці розных рытуалаў. Акрамя курганаў, Я.Тышкевіча цікавілі гарадзішчы, якія ён адносіў не да абарончых умацаванняў, а толькі да абрадавых. Вучоны даследаваў таксама замкі Беларусі, асаблівасці іх узвядзення, харектэрныя рысы фартыфікацыйных умацаванняў. Замак ён лічыў абарончым аб'ектам і этымалогію яго выводзіў ад слова “замыкаць”.

Каб папоўніць свае веды па старажытнай гісторыі і пазнаёміцца з метадамі даследавання археалогіі замежных калег, у 1843 г. Тышкевіч накіроўваецца на стажу-роўку ў Данію, Фінляндыю, Швецыю. Метад падзелу старажытнасцей на трывякі-эпохі (каменны, бронзавы, жалезны) вядомага дацкага археолага К.Томсена

ён выкарыстаў пры сістэматызацыі старажытнасцей у Лагойскім музеі (з 1842 г.), а пазней і ў Віленскім музеі старажытнасцей. Свае ўражанні аб падарожжы даследчык выкладаў у своеасаблівой кнізе-справаздачы "Лісты пра Швецию" (1846).

Асаблівую цікавасць Я. Тышкевіча вылікалі загадкавыя помнікі даўніны Барысаўшчыны і роднай Лагойшчыны. Вынікам яго шматгадовых тэарэтычных і практычных даследаванняў з'явілася манаграфія "Апісанне Барысаўскага павета" (1847). Побач з гістарычнымі, статыстычнымі і інш. звесткамі ў ёй даюцца харарактарыстыка гаспадарчай дзейнасці насельніцтва павета, апісанні адзення, сямейных і калядных абрадаў, звычаяў і вераванняў, змешчаны запісы фальклорных твораў. Амаль 10 гадоў Я. Тышкевіч ствараў гэту унікальную краязнаўчу ю кнігу, дзе кожны факт, кожная дата вывераны, добрасумленна прааналізаваны і аргументаваны. Пра яе Я. Карскі пісаў: "Книга эта, очень замечательное явление въ этнографической литературѣ времени половины XIX столѣтія".

Працуячы ў галіне археалогіі, этнографіі і краязнаўства, Я. Тышкевіч грунтоўна займаўся і фальклорам. У яго записах сабрана каля 450 прымавак і прыказак. "Народная паэзія дае нам магчымасць пазнаць пачуцці народа, а прымаўкі – пазнаёміца з яго розумам", – пісаў даследчык.

З 1847 г. Я. Тышкевіч з'яўляецца членам камісіі па зборы і выданні старажытных актаў, грамат і прывілеяў XVI–XVIII стст. гарадоў Мінскай губерні. У 1855 г. ён арганізуваў і ўзначаліў Віленскую археалагічную камісію. Запаветнай марай вучонага было стварыць у Вільні – цэнтры беларуска-літоўскага краю – музей старажытнасцей на аснове экспанатаў, сабранных

у Лагойскім археалагічным музеі. У 1845 г. у Вільню Я. Тышкевіч перавёз частку сваёй лагойскай калекцыі. Яна стала асновай для стварэння прыватнага музея, што размясціўся ў старажытнай зале Віленскага ўніверсітэта і актыўна папаўняўся экспанатамі з Мінска, Магілёва, Віцебска, Орши, Навагрудка, Крэва, Ліды, Пінска, Браслава, Паставаў і інш. Вучоны ахвяраваў музею свою бібліятэку (3 тыс. кніг) і разам з братам Канстанцінам, – археалагічную калекцыю з 2 тыс. адзінак. У 1856 г. музей быў афіцыйна адкрыты. Пазней казённая адміністрацыя, напа-лоханая вызваленчым паўстаннем 1863–64 гг., назвала музей адным з цэнтраў "польскай інтрыгі", і ў 1864 г. дзейнасць яго была забаронена. "Шкодныя" экспанаты музея адправілі ў Москву. Тышкевіч, вызвалены ад усіх пасад і зняважаны, у 1865 г. пакінуў Вільню.

У жо напрыканцы жыцця ён стварае альбом "Магілы сямейства Тышкевічаў". З літаратурных твораў захаваліся яго вершы, стылізаваныя пад фальклор, аповесць "Нашы краі" (1871), успаміны пра В. Ваньковіча, Я. Рустэма, І. Ходзьку і інш., у рукапісах засталіся працы "Зельнік барысаўскіх ваколіц", "Матэрыялы да нашай гісторыі", асобныя матэрыялы па археалогіі, збор дакументаў і інш.

Увогуле Я. Тышкевіч быў прызнаным вучоным свайго часу – ганаровым членам Пецярбургскай акадэміі навук, членам Дацкага таварыства аматараў паўночных старажытнасцей, Стокгольмскай Каралеўскай акадэміі выяўленчага мастацтва і старажытнасцей, Лонданскага археалагічнага інстытута.

**К.Д. Варанько, галоўны бібліограф  
Нацыянальнай бібліятэкі  
Рэспублікі Беларусь**

\* Карскі Е.Ф. Белорусы: Введеніе къ изучению языка и народной словесности. – Вильна, 1904. – С.217.